

АДОБРАНА  
Пастановай Сената ЕГУ  
(пратакол пасяджэння №30-07 ад  
11.07.2022)

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Загадам Рэктара ЕГУ  
№ 01-86 ад 21 верасня 2022 г

## ДЭКЛАРАЦЫЯ АБ МОВАХ ЕГУ

*падрыхтавана Працоўнай групай Сената з удзелам экспертаў Дэпартаментаў ЕГУ,  
разгледжана на пасяджэнні Сената ЕГУ 11 ліпеня 2022 года.*

### Прэамбула

Грамадская установа «Еўрапейскі Гуманітарны Універсітэт» (далей – «Універсітэт»),

зыходзячы з мэтай і місіі універсітэта, спрыяе развіццю грамадзянскай супольнасці праз навучанне, заснаванае на ідэях гуманізма і ліберальнай адукацыі (Humanity and Liberal Arts) як для студэнтаў з Беларусі, так і з рэгіёна Усходняй Еўропы, якія імкнуцца засвоіць асновы дэмакратычнай грамадзянскасці і еўрапейскія каштоўнасці,

падзяляючы мэты, задэклараваныя у Еўрапейскай хартыі рэгіянальных моў або моў меншасцей і скіраваныя на захаванне гістарычна распаўсюджаных у Літве і рэгіёне моў, у тым ліку беларускай мовы, якая побач з літоўскай, а таксама часткова іўрытам, ідыш, польскай і рускай мовамі спрадвеку выкарыстоўвалася насельніцтвам і публічнымі ўладамі ў камунікацыі і з'яўляецца элементам агульнай спадчыны, якую неабходна разглядаць і развіваць як частку культурнага багацця і традыцый Еўропы,

улічваючы, што права карыстацца мовай у прыватным і грамадскім жыцці ёсць неад'емным правам чалавека ў адпаведнасці з прынцыпамі, устаноўленымі ў Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах і Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод,

прызнаючы важнасць выкарыстання іншых моў, якія распаўсюджаны цяпер і могуць далей выкарыстоўвацца ў працэсе ўзаемага культурнага абмену ў асяроддзі студэнтаў, выкладчыкаў і адміністрацыйных супрацоўнікаў Універсітэта, і

зыходзячы з таго, што моўная разнастайнасць ёсць важным аспектам ліберальнай адукацыі, заснаванай на гуманістычных каштоўнасцях,

аб'яўляе гэту Дэкларацыю агульным стандартам, якога належыць прытрымлівацца ўсім членам супольнасці ўніверсітэта ў сваіх дзеяннях і планах і

прымае гэту Дэкларацыю дзеля таго, каб кожны студэнт, выкладчык і супрацоўнік ўніверсітэта меў магчымасць пад час паўнаўвартаснай камунікацыі на падставе мультылінгвізму, узаемнай павагі правоў і годнасці рэлізаваць сваё права на адукацыю і эфектыўную камунікацыю ва ўніверсітэце, каб заявіць і прытрымлівацца наступнага:

1. Універсітэт прызнае афіцыйнымі мовамі ўніверсітэта чатыры мовы: англійскую, беларускую, літоўскую і рускую (пералічаны ў алфавітным парадку) і забяспечвае выкладанне на тых мовах, што заяўлены ў адпаведных навучальных праграмах курсаў.
2. Знаходзячыся на тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі, Універсітэт з павагай ставіцца да статуса літоўскай мовы як дзяржаўнай, стварае ўмовы для забеспячэння дакументазвароту і эфектыўнай камунікацыі ўсіх, хто павінен выкарыстоўваць яе ў адміністрацыйных мэтах, а таксама тых, хто жадае выкарыстоўваць яе ў навучальных і даследчыцкіх мэтах з улікам магчымасцей ўніверсітэта і фармату навучальных праграм.
3. Беларуская мова мае асаблівае значэнне для разумення культурнай спадчыны, ідэнтычнасці і будучага развіцця беларускага грамадства, а таксама забеспячэння дэмакратычнага ўдзелу беларускіх студэнтаў у справах сваёй краіны на падставе свабоднага выбару ў выкарыстанні дзвюх дзяржаўных моў Беларусі -- беларускай і рускай, што накладвае адказнасць на ўніверсітэт па захаванні і развіцці беларускай мовы для цяперашніх і будучых студэнтаў і прыняцці адмысловых мер для рэалізацыі гэтых мэтаў.
4. Універсітэт бярэ на сябе адказнасць за прасоўванне шматмоўнасці і мультыкультурнага асяроддзя ва ўніверсітэце, у сувязі з чым ставіць мэту стварэння роўных магчымасцей і падтрымкі для вывучэння і/ або выкарыстання ў акадэмічным працэсе розных моў.
5. Юрыдычнымі рамкамі дзейнасці Універсітэта ў моўным пытанні з'яўляецца заканадаўства Літоўскай Рэспублікі (Канстытуцыя Літоўскай Рэспублікі 1992 г.; Закон

аб дзяржаўнай мове Літоўскай Рэспублікі 1995 г.; Пастанова Сейма аб дзяржаўнай моўнай палітыцы Літвы на 2018-2022 гг.; Закон аб навуцы і адукацыі Літоўскай Рэспублікі і пастановы аб зменах у законе 2011 г.), з улікам таго, што заканадаўства адпавядае Статуту ААН, а таксама базавым канвенцыям ў галіне абароны правоў і свабод чалавека, уключна з пытаннямі культуры і карыстання мовамі.

6. Палажэнні Дэкларацыі знойдуць сваё практычнае ўвасабленне ў Плане імплементацыі моўнай палітыкі ЕГУ, падрыхтаваным службаю і дэпартаментамі універсітэта пад эгідай Рэктара і Сената Універсітэта, якія ўлічваюць вынікі дыскусій і абмеркаванняў пытанняў моўнай палітыкі ў акадэмічнай супольнасці універсітэта і створаць адмысловыя працэдуры па маніторынгу ажыццяўлення палажэнняў, выкладзеных у Дэкларацыі.
-